

УДК 811.161.3'367

**С. А. Важнік**  
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

**СІНКРЭТЫЗМ БЕЛАРУСКАГА СІНТАКСІСУ: НА ПРЫКЛАДЗЕ  
ПАСЕСІЎНЫХ КАНСТРУКЦЫЙ З ПРЭДЫКАТАМІ БЫЦЬ І МЕЦЬ**

У публікацыі гаворыцца аб сінкрэтычным харкторы беларускага сінтаксісу пры выражэнні пасесіўных адносін. Беларускія *быць*- і *мець*-канструкцыі цалкам раўнапраўныя пры выражэнні «аддзялімай прыналежнасці», аднак назіраюцца пэўныя селекцыйныя абмежаванні спалучальнасці дзеяслоўнага прэдыкаты *мець* з абстрактнымі неадчужальными іменамі («неаддзялімымі») іменамі. Спецыяльнае даследаванне селекцыйнай катэгорыі «адчужальнасць – неадчужальнасць» пра-ведзена А. Я. Міхневічам у манаграфіі «Проблемы семантыка-сінтаксічнага даследавання беларускай мовы» (1976). Спалучальнасць беларускіх дзеясловаў *быць* і *мець* з іменамі ў пазыцыі пасесума (аб’екта валодання) мэтазгодна апісваецца таксама праз селекцыйныя катэгорыі [+Concr] // [+Abstr], [+Anim] // [-Anim], [+Pers] // [-Pers].

Усе мовы свету падзяляюцца на дзве групы – *esse*-мовы (*быть*-мовы) vs. *habere*-мовы (*мець*-мовы) – у залежнасці ад сінтаксічнай канструкцыі, пры дапамозе якой у іх выражаюцца адносіны прыналежнасці. Беларуская мова з’яўляецца і *esse*-мовай, і *habere*-мовай адначасова. У гэтым спецыфіка беларускай літаратурнай мовы на агульнаславянскім фоне.

**Ключавыя слова:** пасесіўныя адносіны, *esse*-мовы (*быть*-мовы) vs. *habere*-мовы (*мець*-мовы), пасесіўная мадэль, адчужальная – неадчужальная прыналежнасць.

**Для цытавання:** Важнік С. А. Сінкрэтызм беларускага сінтаксісу: на прыкладзе пасесіўных канструкций з прэдыкатамі *мець* і *быць* // Труды БГТУ. Сер. 4, Принт и медиатехнологии. 2022. № 1 (255). С. 102–110.

**S. A. Vazhnik**  
Belarusian State University

**SYNCRETISM OF THE BELARUSIAN SYNTAX: ON THE EXAMPLE  
OF POSSESSIVE CONSTRUCTIONS WITH *TO BE*  
AND *TO HAVE* PREDICATES**

The article describes the syncretic nature of the Belarusian syntax. The Belarusian *be*- and *have*-constructions are completely equal when expressing “rejected belonging”, but there is no complete synonymy between the marked constructions. There are certain selective restrictions on the compatibility of the verb predicate *мець* with abstract and possessive names. A special study of the selective category “possessiveness” was conducted by A. Mikhnevich in study “Problems of semantic and syntactic research of the Belarusian language” (1976). The compatibility of the Belarusian verbs *быць* and *мець* with the names in the posessum position should also be described by means of selective categories [+Concr] // [+Abstr], [+Anim] // [-Anim], [+Pers] // [-Pers].

All languages of the world are divided into two groups – *esse*-languages (*to be*-languages) vs. *habere*-languages (*to have*-languages) – depending on the syntactic construction by which they express the relationship of affiliation. The Belarusian language is both an *esse*-language and a *habere*-language at the same time. This is the specificity of the Belarusian literary language on the All-Slavic background.

**Key words:** possessive relationships, *esse*-languages (*to be*-languages) vs. *habere*-languages (*to have*-languages), possessive model, rejecting – non-rejecting belonging.

**For citation:** Vazhnik S. A. Syncretism of the Belarusian syntax: on the example of possessive constructions with *to be* and *to have* predicates. *Proceedings of BSTU, issue 4, Print- and Mediatechnologies*, 2022, no. 1 (255), pp. 102–110 (In Belarusian).

**Уводзіны.** Пасесіўны патэнцыял дзеясловаў *мець* і *быць* рэалізуецца ў зваротах *я маю* і *у мне не ёсць*. Прычым калі для дзеяслова *мець* значэнне валодання з’яўляецца асноўным, першасным, то для дзеяслова *быць*, а priori экзістэнцыяльнага, быційнага, яно другаснае і нават маргінальнае.

Настолькі далёкае ад першаснага, што аўтары ТСБМ і ТСБЛМ яго ўвогуле не адзначаюць у агадэмічных слоўніках [1, 2].

Праз адзначаныя вышэй канструкцыі не заўсёды, аднак, выражаюцца ўласна пасесіўнае значэнне. На прыкладзе зварота *у мне ёсць* гэта

прадэманстраваў А. Я. Міхневіч. Так, генітыў з прыназоўнікам у (*y N gen*), акрамя **пасесіўнага значэння** (*Вочы ў старога заўсёды суровыя*), можа выражаць таксама наступныя значэнні: **аблітыўнае** (*Трэба ўзяць аловак у хлопчыка*); **эргатыўнае** (*У яго дачка будзеца*); **аб'ектнае** (*Адкрыў вечка ў куфра і дастаў кацулю*); **абмежавальнае** (*Ва ўсіх быў добры настрой*); **экспрэсіўнае** (*Ты глядзі ў мяне!*) [3, с. 123]. Да ўсяго, як паказваюць вынікі нашага даследавання, пасесіўнасць пасесіўнасці – розніца: варта вылучаць **уласна пасесіўныя** (адчужальная прыналежнасць), **квазіпасесіўныя** (неадчужальная прыналежнасць), **апасесіўныя** структуры. Паводле А. К. Кіклевіча, колькасць *пасесіваў*, што выражаютць уласна пасесіўную семантыку, нязначная: яна складае прыкладна 5%. Часцей за ўсё гэта тычыцца актантаў *акцыянальнай, рэляцыйнай і квалітатыўнай прапазіцый* [4, с. 208; 5, с. 125–131].

Кожная мова мае сваю «ўласніцкую» канцепцыю, што пацвярджаецца рознымі даследаваннямі [6, 7, 8]. Беларуская «сістэма прыналежнасці» мае на агульнаславянскім фоне некалькі прынциповых граматычных адрозненняў, высвяленню якіх і будзе прысвечаны дадзены артыкул.

**Асноўная частка.** Катэгорыя *пасесіўнасці* – адна з універсальных паняційных катэгорый мовы, асноўнае значэнне якой выяўляецца праз выражэнне *адносін валодання, уладання, уласнасці, прыналежнасці* [9]. У розных мовах пасесіўнасць мае свой адмысловы набор сродкаў выражэння – словаўтаральных, лексічных, марфалагічных, сінтаксічных. Больш за тое, у асобных мовах (напрыклад, у турэцкай, фінскай, венгерскай) пасесіўнасць мае статус *граматычнай катэгорыі*: яна рэгуляруна выражаецца асобнай марфемай, чаго нельга канстатаваць у адносінах да беларускай мовы.

Ідэя *уладання* (*валодання*) шырока прадстаўлена ў беларускай мове. Перадусім у **лексіцы**. *Гаспадар, уладар, уладальнік, прыватнік, уласнасць, спадчына, гаспадарыць, уладарыць, валодаць, ствараць, купляць, красці, перадаваць і інш.* Ва ўсіх гэтых словах так ці інакш мае месца пасесіўны кампанент. Усе яны ўжываюцца, калі гаворка ідзе пра сітуацыю валодання чым-небудзь. Гл., напрыклад, тлумачэнне ядзернага слова згаданай тэматычнай групы: *Гаспадар* – чалавек, які нечым *валодае*, нечым *распараджаеца*, *правешта рупніца, вядзе гаспадарку, і любая гаспадарка* – галоўны клопат гаспадара (Р. Барадулін). Гаспадарлівасць беларусаў знайшла адлюстраванне ў парэміях і фразеалагізмах: *Як хто обае, так і мае; у каго ў шкатуле, той і ў тытуле; у добрай гаспадыні ёсьць сала і масла ў скрыні; хто мае гроши, той добры і хароши; хто жонку добру мае, той гора не знае; маеш*

*дачу – май і гарэлачу ў глачку; май сваё насенне, рабі дзецим вяселле; у каго грошай кашель, на таго не апрануць шынель і інш.*

Асноўнымі фармальнымі сродкамі рэалізацыі КП на **марфалагічным узроўні** з'яўляюцца разнастайныя **пасесівы**:

1) **прыналежныя прыметнікі** з адпаведнымі суфіксамі (дзедаў, братав, Янкуў, баброва, воўчы, Кастусёў, Сяргееў; Зосін, бабулін, мамін, ластаўчына, пчаліны);

2) **прыметнікі з прыналежна-адносным значэннем** (купалаўскі, коласаўскі, бацькоўскі, мациярынскі, сяstryнскі);

3) **прыналежныя займеннікі** ( мой, твой, наш, ваш, яго, ягоны, яе, ейны, іх, іхні, наскі);

4) **прыналежна-зваротны займеннік** *свой* (*Кахай сваё*);

5) **пытальна-адносны займеннік** *чый?* (*Чые гэта дзеци?*);

6) **родны пасесіўны** (*хата брата, кніга маці, хвост вавёркі*).

Вядомы сучаснай беларускай мове і **давальны пасесіўны**, дзе *N dat* абазначае асобу, на карысць або шкоду якой адбываецца пэўнае дзеянне. Я. Ф. Карскі да *dat. pos.* адносіў наступныя выпадкі: *Яго сыну жонка памерла; Яму галава баліць* [10].

У маўленні пасесівы набываюць пэўную супіннасць «дадатковых» пераносных значэнняў, абумоўленых камунікатыўнымі фактарамі, якія Б. Ю. Норман называе **культурна-прагматычны «аурай»** [11]. Дзякуючы такім **культурна-прагматычным канатациям**, куды ўваходзіць *ацэнчанская, маральна-этычная, эмацыйнальна-экспрэсіўная інфармацыя*, напрыклад, прыналежныя займеннікі набываюць «незайменнікавыя» рысы, якія дазваляюць ім вылучацца з ліку займеннікавых слоў сваім «напоўненым» лексічным значэннем. Пры гэтым функцыянуванне прыналежных займеннікаў звязана з выражэннем апасесіўнай семантыкі. Нагадаем, што самі па сабе займеннікі не называюць предметы, прыметы предметаў і г. д., а ўказваюць на іх. Такім чынам, іх «пустое» лексічнае значэнне канкрэтнага ўказания толькі ў пэўным кантэксце. Аднак «напоўненне» канкрэтным зместам прыналежных займеннікаў тыпу  *мой, наш* адбываецца не за кошт вяртання да папярэдняга кантэксту (як, напрыклад, у выпадку з асобовымі займеннікамі), а за кошт «падключэння» да **нацыянальна-культурнага коду (вертыкальны кантэкт)**. Параўн.: *I тая [Ванда], патрымаўшы кнігу ў руках, напрарочыла вяртанье нам нашага Крыжса* (НН), дзе слова спалучэнне *наш Крыж* павінна разумецца як *Крыж Еўфрасінні Полацкай*, які з'яўляеца галоўнай нацыянальнай рэлігійнай беларусаў'. Найчасцей такую пазатэкстовую «нацыянальна-культурную» інтэрпрэтацыю прыналежныя

займеннікі атрымліваюць у загалоўках, у якіх, як вядома, у згорнутым выглядзе прадстаўлены ўвесь тэкст. Параўн.: ***Наша Станюта*** (Звязда); ***Кахай сваё*** (НН; ARHE); ***Пабужжжа наша і ня наша*** (НН); ***Выставка нашага мастацства*** (НН). Займеннікі актуалізуюць тут не якую-небудзь адну (апасесіўную) прапазіцыю, а ўвесь тэкст цалкам, падмацоўваючы **нацыянальна-культурнае «гучанне»** т. зв. пасесіваў канкрэтным зместам усяго тэксту. Так, у загалоўку ***Наша Станюта*** займеннік **наша** разумееца як ‘славутая прадстаўніца, образ Беларусі’, што можна пацвердзіць наступнымі словамі з самога тэксту: ***Вылучыўши асобную намінацыю «жанчына стагоддзя», мы найперш хацелі даведацца, якім уяўляюць нашы чытачы вобраз Беларусі ў жаночай сутнасці за апошняі сто гадоў. Карціна атрымалася наступная. Наша краіна ў дваццатым стагоддзі – гэта найперш Стэфанія Станюта, народная артыстка СССР, нязменная на працягу дзесяцігоддзяў «прыма» Купалаўскага тэатра*** (Звязда).

**Сінтаксічныя сродкі выражэння КП** займаюць цэнтральнае становішча ў функцыянальным полі КП беларускай літаратурнай мовы. Яны тычацца перадусім пасесіўных дзеясловаў **мець** (+N acc), **валодаць** (+N instr), **уладаць** (+N instr), **належаць** (+N dat), **быць** (y + Ngen), што ўтвараюць т. зв. **пасесіўную мадэль**. Пакажам гэта на прыкладзе дзеяслоўнай дыstryбуцыйнай мадэлі (ДДМ) предыката **мець** (табл. 1).

Табліца 1

1.1	Пасесар (Subj-Pr)	Прэдыкат валодання (Pred)	Пасесум (Obj-Pm)
1.2	[+Pers]	Poss	[±Адчужальны: +Concr // +Abstr ±Anim: ±Pers]
2.1	N nom	V f	N acc
2.2	<i>Арсень мае машыну (кватэрну, кату, каня, жонку, сябра, дзяўчыну, дзяцей, блакітныя вочы, мужны характар, гонар, мажлівасць, добры настрой, вытанчаны густ і г. д.).</i>		

На глыбінным (прапазіцыйным) узроўні (1.1) усе пасесіўныя предыкаты маюць адолькавую предыката-актантную структуру: **Пасесар (уладальнік) – Предыкат – Пасесум (аб'ект валодання)**.

На катэгарыяльна-семантычным узроўні (1.2) пасесар часцей хартарызуецца селекцыйнай прыметай [+Pers] – персанальны актант. Для пасесума істотным будзе цэлы комплекс селекцыйных катэгорый, якія дазваляюць больш дакладна апісаць спалучальнасць пасесіўных дзеяслоўных предыкатаў.

Розніца ў дыstryбуцыі дзеяслова **мець** і іншых пасесіўных дзеясловаў выяўляецца толькі на марфолагічнай узроўні ДДМ (2.1) – у формах выражэння пасесара і пасесума.

Узровень (2.2) – узровень лексічнай рэалізацыі кожнай актантнай пазіцыі ДДМ у маўленні, згодна з патрабаваннямі на ўзроўнях (1.2) і (2.1).

Як паказвае аналіз фактычнага матэрыялу, праз пасесіўную мадэль могуць выражанацца не толькі ўласна пасесіўныя адносіны. Параўн.: ***Хацелася б верыць, што яно [захапленне мастацтвам] мае нябачныя духоўныя сувязі і непрадаеца ў спадчыну. Мой дзед Нікіфар быў вядомым кавалём, ліцейных спраў майстрам, капаў студні, меў сталярную майстэрню і быў уладальнікам раскошных вусоў. А ўвогуле – майстрам ва ўсіх справах. Меў вялікі хутар. Мая мама Ніна валодала вытанчаным густам, добра вышывала і вязала кручком. У дзяцінстве займалася роспісам на сценах. І хочацца думаць, што іх імкненне да прыгожага перадалось і мне*** [12]. Разгляд падобных прыкладаў гл. ніжэй.

У залежнасці ад таго, якая сінтаксічна канструкцыя ўжываецца ў той ці іншай мове для выражэння пасесіўных адносінаў (або адносінаў прыналежнасці), усе мовы свету падзяляюцца на дзве вялікія групы:

а) **esse-мовы (быць-мовы)** – мовы, у якіх для выражэння адпаведных адносінаў выкарыстоўваеца зварот **у X-a ЁСЦЬ Y**. Валоданне пры гэтым разглядаеца як **пасесіўны стан** або нават як **месцазнаходжанне**;

б) **habere-мовы (мець-мовы)** – мовы з пасесіўным зваротам **X MAE Y**. Валоданне ў такіх мовах прыраўноўваеца да актыўнага дзеяння.

Да **esse-моў** аднясём большасць цюрскіх, фіна-ўгорскіх, дагестанскіх моў, а таксама японскую. Сюды ж трапілі руская і латышская, што атрымалі пасесіўную «прышчэпку» пад уплывам фіна-ўгорскага субстрату. Адзначым пры гэтым наяўнасць у рускай мове рэдкіх, але прэцэдэнтных выказванняў з дзеясловам **иметь**: *Честь имею!*; *Не имей сто рублей, а имей сто друзей!*; *Думайте сами, решайте сами: иметь или не иметь?*; *Что имеем – не храним, потерявши – плачем*. Гаворка ў пэўных прыкладах ідзе аб валоданні ўвогуле, валоданні ўяўным, пажаданым і г. д. [8]. Пры гэтым такія канструкцыі часам маюць архаічна-кніжнае адценне [13].

Да **мець-моў** адносіцца большасць заходніх еўрапейскіх (напрыклад, англійская, німецкая, французская) і амаль усе славянскія, прычым не толькі мовы моўнага арэала *Slavia Latina* (польская, чэшская, славацкая, харвацкая), але і тыповыя мовы арэала *Slavia Orthodoxa* (балгарская, славенская, сербская, македонская). У. А. Плунгян адносіцца да **мець-моў** і беларускую. Верагодна, праз тыпалагічную розніцу з рускай мовай пры

выражэнні пасесіўнасці. Напрошваецца аналогія з даследаваннем Г. Вяжбіцкай рускіх безасабовых сказаў і іх англійскіх адпаведнікаў. Перад намі па сутнасці два розныя спосабы бачання свету: носьбіты англійскай мовы глядзяць на свет праз прызму канструкцыі «*Што Я раблю ў свеце?*». Носьбіты рускай мовы ўспрымаюць свет праз «фаталістычную» канструкцыю «*Што СВЕТ рабіць са мной?*».

Узнікае лагічнае пытанне адносна **пасесіўнай кваліфікацыі беларускай мовы**: гэта *быць-ци мець*-мова?

У беларускай літаратурнай мове маюць месца і *быць-*, і *мець*-звароты. А таму беларускую мову лагічна лічыць і *esse-*, і *habere*-мовай адначасова [14], што гаворыць аб спецыфіцы беларускай мовы на агульнаславянскім фоне і пацвярджае ідэю аб сінкрэтычным характэры беларускага сінтаксісу. Параўн.: *Кожны народ мае хаяць б адзін геніяльны твор, і гэты твор – мова* (А. Разанаў) – *Раз у цябе ёсць сіла, ты заўсёды знайдзе спосаб жыць на свеце, праб'еш сабе дарогу – што жывое, жывым і застанецца* (Я. Колас).

Цікава, што і класічная лацінская мова была сінкрэтычнай па сваёй сутнасці: прыйшла шлях ад *быць*-мовы да *быць-* і *мець*-мовы. Параўн.: *Est mihi liber – Habeo librum; Mihi sunt libri – Habeo libro; Domus mihi est – Habeo domum; Mihi est pecunia – Habeo pecuniam*. Першая форма больш архаічная. Як зазначыў вядомы французскі індаеўрапейст Бенвеніст Э.: «І як бы мала нам ні было вядома аб гісторыі той ці іншай мовы, мы часта назіраем, што развіццё ідзе ад тыпа *mihi est* да *habeo*, але не наадварот, а г. зн., што нават там, дзе існуе *habeo*, яно магло ўзнікнуць з папярэдняга *mihi est*» [15]. Лічыцца, што дзеяслоў *мець* з'явіўся ў індаеўрапейскіх мовах значна пазней за дзеяслоў *быць*. Пасля ўзнікнення паняцця ўласнасць дзеяслоў *мець* стаў ужывацца больш шырока і выцесніў дзеяслоў *быць* са сфер *валоданне* і *уласнасць*. Гэтая барацьба *быць* і *мець* скончылася перамогай *мець* ва ўсіх мовах-нашчадках, уключаючы заходніеўрапейскія і большасць славянскіх.

У апошняй дзесяцігоддзі зварот у *мяне ёсць* пачаў пераважаць у беларускай мове, у прыватнасці, у тэкстах мастацкай літаратуры. Да такой высновы прыйшла І. В. Гліннік [16]. Даследчыца, прааналізаваўшы 121 сказ з пасесіўнымі зваротамі *ў мяне ёсць* і *я маю* ў аповесці В. Быкава «*Яго батальён*», адзначае 55% выпадкаў структур з дзеясловам *быць* і адпаведна 45% – з дзеясловам *мець* [16]. На нашу думку, *тэзіс Гліннік*, які нам падаецца дастаткова верагодным і слушным, патрабуе, аднак, праверкі на больш рэlevantным матэрыяле – з большым ахопам аўтараў і прыкладаў. Узнікае пытанне аб колькаснай і

якаснай суадноснасці *быць-* і *мець*-канструкцый у сучаснай беларускай мове.

Крэн у бок тыпа *mihi est* назіраецца і ў тэкстах большасці беларускіх СМІ, якія дагэтуль зведваюць уплыў рускай мовы і рускай культурнай прасторы.

Па нашых назіраннях і папярэдніх падліках, у беларускай фразеалогіі і парэміях, архаічных па сваёй сутнасці, заўважаецца паралельнае ўжыванне зваротаў, з нязначнай перавагай ***я маю***, што таксама патрабуе асобнага спецыяльнага даследавання.

Ці цалкам «дублетныя» ў семантыка-сінтаксічным плане *быць-* і *мець*-канструкцыі ў беларускай мове? Ці заўсёды мажлівая замена зварота *ў мяне ёсць* зваротам *я маю* (і наадварот)?

Звароты *ў мяне ёсць* і *я маю* – суадносныя па значэнні [17, с. 213–216]. Аднак поўнай сінаніміі паміж адзначанымі вышэй зваротамі няма [3, с. 123]. Поўная ўзаемазамяняльнасць гэтых зваротаў мажлівая толькі ў выпадку выражэння *адчужальнай прыналежнасці*. Гэта і не выпадкова, бо самі прэдыкаты *быць* і *мець* «абслугоўваюць» розныя семантыка-сінтаксічныя сферы. Пры гэтым трэба прымаць у разлік той факт, што ў беларускай мове ёсць зварот з мадальным *мець*: *Маю яичэ шмат зрабіць сёння*. Гэты зварот не мае сінаніма з *быць* [3, с. 126].

А. Я. Міхневіч адзначае, што не заўсёды мажліва замена зварота *ў мяне ёсць* зваротам *я маю* нават пры выражэнні пасесіўных адносінай, якія ў традыцыйнай граматыцы разумеюцца дастаткова шырока. Да ўсяго дастаткова часта адбываецца пропуск дзеяслова *ёсць* у цяперашнім часе. Гэта залежыць ад наступных семантыка-сінтаксічных асаблівасцей слоў у пазыцыі пасесума:

1) ***адчужальнасць – неадчужальнасць*** прадмета: *У яго ёсць книга* – \**У яго ёсць твар* (сказ не мае сэнсу, бо кожны чалавек мае твар; сказ набывае сэнс, калі пры назоўніку ў намінатыве ўзнікае абавязковое азначэнне: *У яе прыгожы твар*);

2) ***канкрэтнасць – абстрактнасць*** прадмета: *У мяне ёсць книга* – *У мяне ёсць надзея*;

3) для ***адчужальных абстрактных*** назоўнікаў важней асаблівасцю з'яўляецца іх прыналежнасць або непрыналежнасць да імёнаў з ***мадальна-камунікацыйным*** азначэннем: *жаданне, надзея, думка, просьба і г. д.*;

4) для ***адчужальных канкрэтных*** імёнаў істотнай прыкметай з'яўляецца ***актуалізаванасць – неактуалізаванасць*** валодання прадметам: *У мяне новы парасон* (актуалізаванае валоданне: ‘вось тут, зараз, у момант гутаркі’) – *У мяне ёсць новы парасон* (неактуалізаванае валоданне: ‘ёсць наогул, дома’). При гэтым звяртае на сябе ўвагу адсутнасць *ёсць* у выпадках з актуалізаваным валоданнем.

Суадносіны гэтых асаблівасцей знайшлі адлюстраванне ў наступнай табліцы (табл. 2).

Табліца 2

Абстрактнасць			Канкрэтнасць	
Адчужальнасць	I Мадальна-камунікацыйнае значэнне	II Немадальна-камунікацыйнае значэнне	III Актуюліза-ва-валоданне	IV Неактуюліза-ва-валоданне
Неадчужальнасць	V		VI	

А. Я. Міхневіч вылучае і падрабязна апісвае 6 тыпаў фраз, пабудаваных паводле канструкцыі ў *мяне ёсьць* [3, с. 123–126; 17, с. 214–216]. Звядзём разважанні вучонага ў табліцу для зручнасці далейшага аналізу (табл. 3).

У жывой мове могуць сустракацца адступленні ад апісаных заканамернасцей, абумоўленыя кантекстам і рознымі стылістычнымі фактарамі.

Такім чынам, як даказаў А. Я. Міхневіч, селекцыйныя катэгорыі «адчужальнасць – неадчужальнасць» і «канкрэтнасць – абстрактнасць» з'яўляюцца ключавымі ў семантыка-сінтаксічнай інтэрпрэтацыі сінанімічных зваротаў у *мяне ёсьць* і *я маю*. Аднак фактычны матэрыял паказвае, што для больш дакладнага аналізу пасесіўнага патэнцыялу і ўзаемазамяняльнасці гэтых канструкцый варта ўлічваць таксама і такія селекцыйныя прыметы, як *адушаўлённасць – неадушаўлённасць, персанальнасць – неперсанальнасць*.

Табліца 3

Пасесум (селекцыйныя прыметы)	Лексіка-тэматычная група	Наяўнасць предыката <i>ёсьць</i>	Наяўнасць абавязковага азначэння	Наяўнасць сінанімічнай канструкцыі <i>з маю</i>	Прыклады
I. + <i>Адчужальны</i> + <i>Abstr</i>	Мадальна-камунікацыйнае значэнне	+ (можа апускацца ў жывым маўленні / пры наяўнасці азначэння)	–	+	У <i>мяне ёсьць</i> <u>намер пайсці</u> сёня ў <u>тэатр</u> . Ці <i>ёсьць</i> у цябе <u>жаданне</u> <u>дапамагчы</u> ? <i>Ёсьць</i> <u>яничэ</u> ў <u>старога</u> <u>надзея</u> <u>пабачыць</u> <u>сына</u> . У <i>мяне ёсьць</i> <u>просьба</u> <u>да яго</u> . <i>Ёсьць</i> ў <u>маці</u> <u>слова</u> <u>да нас</u> . У <u>цябе</u> <u>на ўсё ёсьць</u> <u>адказ</u> !
II. + <i>Адчужальны</i> + <i>Abstr</i>	Немадальна-камунікацыйнае значэнне	–	–	– ( <i>Маю</i> <u>ічасце</u> <u>бачыць</u> <u> vas</u> – мадальн. значэнне)	У <u>нас</u> <u>вялікая</u> <u>радасць</u> : <u>дачка</u> <u>нарадзілася!!</u> <u>Не чапай</u> <u>яго</u> , <u>у яго</u> <u>бяды</u> .
III. + <i>Адчужальны</i> + <i>Concr</i> + <i>Актуюлізаванае валоданне</i>	'зараз, у <u>момант</u> <u>гутаркі'</u>	–	–	+(калі пасесум не мае значэння асобы*)	A ў <u>нас</u> <u>новая</u> <u>настаўніца</u> *. <u>Ну</u> , Толік, <u>вось</u> і ў <u>цябе</u> <u>веласіпед</u> . У <i>мяне</i> <u>цудоўная</u> <u>кватэра</u> . У <i>мяне</i> <u>лекцыя</u> сёня <u>ва ўніверсітэце</u> . Мама, <u>паглядзі</u> , у <u>Колі</u> <u>жывы</u> <u>шпак</u> ! У <u>Мікіты</u> <u>брят</u> <u>на поўначы</u> *. У <i>мяне</i> ў <u>вёсцы</u> <u>маці</u> <u>з сястрой</u> *
IV. + <i>Адчужальны</i> + <i>Concr</i> – <i>Актуюлізаванае валоданне</i>	'увогуле'	+	–	+(калі пасесум не мае значэння асобы*)	У <u>нас</u> <u>у школе</u> <i>ёсьць</i> <u>новая</u> <u>настаўніца</u> *. Толік, <u>у цябе</u> <i>ёсьць</i> <u>веласіпед</u> ? У <i>мяне</i> <i>ёсьць</i> <u>кватэраў</u> <u>Брэсце</u> . У <u>яго</u> <i>ёсьць</i> <u>машына</u> . У <u>гэтым</u> <u>годзе</u> ў <i>мяне</i> <i>ёсьць</i> <u>лекцыі</u> <u>ва ўніверсітэце</u> .
V. – <i>Адчужальны</i> + <i>Abstr</i>	–	–	+(маюцца абавязковое азначэнне, калі <u>няма</u> <i>ёсьць</i> ) +(калі <i>ёсьць</i> дзея- слоў)	+	У <u>дзядулі</u> <u>мяккі</u> <u>характар</u> . <u>Душа</u> ў <u>яе</u> <u>сапраўды</u> <u>чулай</u> .  Ёсьць <u>у нас</u> <u>характар</u> ! (значэнне <u>станоўчай</u> <u>якасці</u> ); Няма <u>у яго</u> <u>души!</u> (значэнне <u>адмоўнай</u> <u>якасці</u> ).
VI. – <i>Адчужальны</i> + <i>Concr</i>	Частка – <u>цэлае</u> ; часткі <u>цэла</u> ; <u>тэрміны</u> <u>роднасці</u> – <u>святыні</u> і інш.	–	+	+	У <u>хаты</u> <u>страха</u> <u>стара</u> . У <u>дрэва</u> <u>пажоўкале</u> <u>лісце</u> . У <u>Апанаса</u> <u>чырвоны</u> <u>твар</u> . У <u>генерала</u> <u>сівия</u> <u>скроні</u> . У <i>мяне</i> <u>батька</u> <u>стары</u> ўжо.

У традыцыйнай граматыцы пасесіўнасць разумееца досьць шырока. У склад пасесіваў уключаюцца элементы, што абазначаюць не толькі ўласна прыналежнасць або валоданне, але і нейкія іншыя адносіны, звязаныя пераважна з выражэннем «неадчужсальный прыналежнасці»: напрыклад, ‘быць часткай цэлага’, ‘быць у пэўных сваяцкіх (службовых і г. д.) адносінах да каго-небудзь’. Такі шырокі падыход да пасесіўнасці не можа задаволіць сучасную сінтаксічную навуку, таму што не ўсе фармальныя сродкі, прызнаныя традыцыйнай граматыкай за *пасесівы*, з’яўляюцца такімі [18; 4, с. 190–212; 5, с. 121–133]. Патрэбная больш дакладная кваліфікацыя такіх канструкций. У сувязі з гэтым прапануем адрозніваць:

**а) уласна пасесіўныя структуры**, звязаныя з выражэннем *адчужсальный прыналежнасці*: *Зямля ў цябе ёсьць?* (П. Пестрак); *А даўней трывалыя ботаў у нас было на ўсё сяло* (Я. Колас); *У мяне ёсьць стары, яшчэ бацькаўскі, капітал...* (К. Чорны); *Уяўляеш, у яго ёсьць чорнае паліто* (А. Глубус); *Збегаю ў камок – гроши ў мяне ёсьць* (А. Бароўскі); *Ён меў нават свой уласны домік* (М. Лынкоў); *Ён меў цэлья трывалыя гектары* (Я. Маўр); *Ён меў на гэтай пасадзе перспанальную машыну* (В. Шыдлоўскі); *На той вайне ён меў каиштоўнасцей на цэлы маёнтак* (К. Чорны) і інш. Найбольш істотным пры выражэнні ўласна пасесіўных адносінаў будзе наступны набор селекцыйных адмежаванняў: *адчужсальны аб'ект* – канкрэтны – неадушаўлённы // *адчужсальны аб'ект* – канкрэтны – адушаўлённы – неперсанальны. І перш за ўсё гэта тычыцца катэгорыяльна-семантычных прымет [+Concr], [-Anim], бо сэма ‘прадмет валодання, маёрасць’ месціцца ў прэсупазіцыі значнай колькасці *канкрэтных неадушаўлённых імёнаў* [4, с. 209];

**б) квазіпасесіўныя структуры**, што выражаюць іманентную, уяўную, не аддзялімую ад «нібы яе ўладальніка» *неадчужсальну прыналежнасць*: *Цяпер у мяне ёсьць жонка, троє дзяцей* (А. Крэйдзіч); *У мяне ўжо 29-ы спектакль і ўпершыню па беларускай літаратуре* (ЛІМ); *Так, Уладак, я меў дзячыну, хацеў ажаніцца сёлета* (Я. Брыль); *Рукі ён меў залатыя* (Дзеяслоў) і інш. Прыклады квазіпасесіўных структур тычыцца перш за ўсё разнастайных варыянтаў сувязі паміж цэлым і часткай і судносяцца з такімі *неадчужсальнымі* паняццямі, як: *частка – цэла* [+Concr], *часткі цела* [+Anim], *адносіны роднасці – сваяцтва* [+Pers], *сяброўскія адносіны* [+Pers], *службовыя адносіны* [+Pers], *жывая істота – хвароба* [+Anim], *творца – твор* [+Pers] і некаторыя інш. Сюды ж трапляюць і такія «духоўныя арыенціры Асобы», як *Радзіма, мова, Бог, вера* і г. д.;

**в) апасесіўныя структуры**, увогуле не звязаныя з выражэннем прыналежнасці: *Лес любіў*

*спакой, у яго ёсьць важныя думкі, мары* (Я. Колас); *У нас ёсьць свой лад жыцця* (В. Быкаў); *У нас ёсьць невялічкая сумненні* (С. Бязлепкіна); *У яе ёсьць нейкі свой клопат* (Я. Сіпакоў); *Ты наўнайа, добрая, у цябе ёсьць будучыня* (Л. Адамовіч); *А чаму не? Час у мяне ёсьць* (У. Караткевіч); *Поспехі ён меў слабыя* (К. Чорны); *Яны маюць шанц* дабіца цалкам адмоўнай рэакцыі (Звязда); *Яны маюць іншы погляд* на гэтаяе пытанні (Звязда); *Я меў смагу, і вы напайлі мяне* (В. Быкаў) і інш. Перш за ўсё адмежаванні тут тычацца катэгорыяльна-семантычной прыметы [+Adchujosalny; +Abstr].

Як бачым, спалучальнасць предыкатаў валодання быць і мець выходзіць за межы ўласна пасесіўных адносінаў. Паміж імі няма фармальнае розніцы: яны харектарызуюцца аднолькавымі сродкамі выражэння, аднак маюць істотныя адрозненні ў плане зместу. Адрозненні ў семантыцы ўласна пасесіўной структуры ад квазіпасесіўной структуры можна выявіць праз **прыём трансфармацыі**. Так, уласна пасесіўныя структуры можна замяніць сінанімічнымі канструкцыямі з дзеясловам *належнасць*: *Mіхась мае дом* ↔ *Дом належыць Міхасю*. Такія трансфармацыі не з’яўляюцца магчымымі ў адносінах да квазіпасесіўных структур: *Алесь мае каішаль* – \**Каішаль належыць Алесю*. Прыём трансфармацыі дзей-сны і ў дачыненні да вызначэння апасесіўных структур.

Калі ж дзеясловы *быць*, *мець* спалучаюцца з актантамі, пазначанымі селекцыйнай катэгорыяй [+Abstr], то яны не могуць лічыцца **предыкатамі адносінаў** (рэліятыўнымі предыкатамі). Яны павінны кваліфікавацца як **предыкаты квалітатыўных прапазіцый**, што абазначаюць ‘*мець якія-небудзь якасці, уласцівасці*’. Параўн.: *Лічылася, што ён мае незвычайну силу*: ‘*ён – моцны*'; *У старэйшай дачкі было такое хараство* вобліку, калі нічога не дадасі і нічога не напраўіш: ‘*дачка – прыгожая*’.

Тое ж у пэўнай ступені тычыцца і спалучальнасці пасесіўных дзеясловаваў з *неадчужсальнымі* актантамі, што абазначаюць **часткі цела чалавека**. Параўн.: \**Вольга мае валасы, ногі, руки, нос, вусны...* і г. д. У прэсупазіцыі такіх імёнаў ёсьць указанне на тое, што гэта ўласціва любому чалавеку. Таму актанты патрабуюць абавязковага ўдакладнення праз указанне на іх якасці / уласцівасці: *Вольга мае доўгія валасы, вялікія вочы, прыгожыя вусны...* Іншымі словамі, вяршынны предыкат валодання ўтрымлівае ў сабе квалітатыўную прапазіцыю – і таму сам павінен лічыцца **пасесіўна-квалітатыўным**.

З улікам селекцыйных катэгорый ±*Adchujosalny*; +*Concr* // +*Abstr*; ±*Anim*; ±*Pers* схема А. Я. Міхневіча будзе выглядаць наступным чынам (табл. 4).

Табліца 4

Пасесум / селекцыйныя прыметы	Лексіка-тэматычная група / селекцыйная прымета	Прыклады
I. Уласна пасесіўная структуры Прэдыкат адносін / пасесіўны		
I.1. + <i>Адчужальны</i> + <i>Concr</i> – <i>Anim</i>	Аб'екты нежывой прыроды	<i>Я не самотны, я кнігу маю...</i> (М. Багдановіч)
I.2. + <i>Адчужальны</i> + <i>Concr</i> + <i>Anim</i> – <i>Pers</i>	Жывёла	<i>Нават конь у яго ёсць!</i> (Л. Дайнека)
II. Квазіпасесіўная структуры Пасесіўны-квалітатыўны прэдыкат		
II.1. – <i>Адчужальны</i> + <i>Concr</i>	Частка – цэлае	<i>У хаты старая страха</i> (А. Міхневіч)
II.2. – <i>Адчужальны</i> + <i>Concr</i> + <i>Anim</i>	Часткі цела Жывая істота – хвароба	<i>...Пазайздросціла гэтай птушцы, што ў яе ёсць крылы і яна можа лятаць</i> (С. Грахоўскі)
II.3. – <i>Адчужальны</i> + <i>Concr</i> + <i>Anim</i> + <i>Pers</i>	Тэрміны роднасці – сваяцтва Сяброўскія адносіны Службовыя адносіны Творца – твор	<i>У цябе ёсць знаёмыя мастакі?</i> (В. Супрунчук)
II.4. – <i>Адчужальны</i> + <i>Abstr</i>	Радзіма, мова	<i>Светлая, рамантычная, кранальная, трапяткая, пяшчотная, але і нязломная, нягледзячы на ўсе наканаваныя трагедыі.</i>
II.5. – <i>Адчужальны</i> + <i>Abstr</i>	Бог, вера	<i>Радзіма ў Караткевіча (і, значыць, ва ўсіх нас) такая, што не любіць яе нельга – да самазабыця, нельга не ганарыцца ёй, яна не адпускае...</i> (ЛІМ)
III. Апасесіўная структуры Квалітатыўны прэдыкат		
III.1. + <i>Адчужальны</i> + <i>Abstr</i>	Мадальна-камунікацыйнае значэнне	<i>Дык цяпер у цябе ёсць магчымасць абысціся без парайнання!</i> (А. Крэйдзіч)
III.2. + <i>Адчужальны</i> + <i>Abstr</i>	Немадальна-камунікацыйнае значэнне	<i>Да гэтага часу ён меў дачыненне пераважна з адміністрацыяй калгаса</i> (Я. Колас)

**Заключэнне.** Спецыфіка беларускага сінтаксісу на агульнаславянскім фоне – у сінкрэтызме: у суіснаванні ўласна беларускага і агульнаславянскага. Так, у публікацыі сінкрэтычныя характеристы выяўлены намі пры выражэнні адносінай прыналежнасці – праз канструкцыі з прэдыкатамі *быць* і *мець*. У сувязі з чым канстатуем, што беларуская мова – і *быць*-, і *мець*-мова адначасова. У гэтым спецыфіка беларускай мовы.

Такім чынам, паралельнае функцыянованне ў беларускай мове дзвюх пасесіўных канструкцый – гэта яшчэ адна адрознівальная тыпаплагічная рыса беларускага сінтаксісу ў рускамоўным і польскамоўным дачыненні. Руская мова як тыповая *быць*-мова і польская мова як тыповая *мець*-мова валодаюць толькі адным варыянтам выражэння пасесіўнасці на сінтаксічным узроўні («монапасесіўныя» мовы). На гэту тыпаплагічную рысу беларускага сінтаксісу, як правіла, не звяртаецца ўвага ў шматлікіх даведніках і дапаможніках. Прывемным выключэннем з правіла з'яўляецца «*Руска-беларускі размоўнік*» А. Я. Міхневіча [13, с. 211].

Толькі падключэнне супастаўляльнага аспекта і непасрэднае парайнанне з блізкароднаснымі мовамі дазваляе выявіць у беларускай мове спецыфічныя рысы, якія раней не апісваліся ў спецыяльнай літаратуры. Гэта варты рабіць не толькі навукоўцам, але і **штодня** школьнім настаўнікам: парайноўваючы, варты выяўляць спецыфіку беларускай мовы ў рускамоўным дачыненні, каб не было прыкрых сінтаксічных беларусізмаў (русізмаў) у рускамоўным (беларускамоўным) маўленні беларусаў тыпу «*Они смеялись с нас*».

Адзінае, такое парайнанне мусіць быць не выпадковым, а сістэмным і комплексным: тычыцца ўсіх моўных узроўняў і катэгорый (як граматычных, так і паняцціных).

А. Я. Супрун адзначаў, што беларуская літаратурная мова заходзіцца **паміж** двума моўнымі арэаламі – *Slavia Orthodoxa* і *Slavia Latina* [19]. Наяўнасць у сучаснай беларускай літаратурнай мове дзвюх «пасесіўных» канструкцый – яшчэ адзін прыклад на карысць **канцепцыі «паміж»** славутага вучонага-славіста.

### Спіс літератури

1. Тлумачальны слоўнік беларускай мовы. Мінск: БелСЭ, 1977. Т. 1. С. 431–432.
2. Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы. Мінск: Бел. энц., 1996. С. 99, 344.
3. Міхневіч А. Я. Сінанімія зваротаў у мяне ёсь – я маю ў беларускай мове // Беларуская мова і літаратура ў ВНУ: тэзісы рэспубліканскай навукова-метадычнай канферэнцыі. Брэст: БрДУ, 1971. 226 с.
4. Кікльевіч А. К. Об индексальных выражениях с семантикой посессивности (на материале русского и немецкого языков) // Славяно-германские языковые параллели. 1996. 221 с.
5. Kiklewicz A. Czy w języku polskim istnieją zaimki dzierżawcze. Prace Filologiczne. 1997. XLII. S. 121–130.
6. Вячорка В. Карапёвая Бона, ейны муж і Пітагорава тэарэма. Беларуская мова – за прыватную ўласнасць на ўсё // Па-беларуску з' Вінцуком Вячоркам. РС, 2016. С. 190–202.
7. Вячорка В. «Я маю» ці «ў мяне ёсьць»? Пра беларускі індывідуалізм і калектывізацыю ў мове // Не съмашыце мае прыназойнікі. РС, 2017. С. 221–229.
8. Плунгян В. А. Сравниваем предложения // Почему языки такие разные. Популярная лингвистика. М.: АСТ-Пресс, 2020. 274 с.
9. Журинская М. А. Посессивность // Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Сов. энц., 1990. С. 388–389.
10. Карский Е. Ф. Белорусы. М.: Изд-во АН СССР, 1956. Вып. 3. С. 413–414.
11. Норман Б. Ю. О притяжательных местоимениях в славянских языках // Slavia Orientalis. 1999. XLVIII. 4. С. 605.
12. Мікалай Кузьміч, мастак-ювелір, аўтар адноўленага крыжа Еўфрасінні Полацкай // ЛІМ. 2020. 4 снежня. С. 16.
13. Міхневіч А. Е. Русско-белорусский разговорник. Минск: Выш. шк., 1991. 211 с.
14. Важнік С. А. Кантрастыўны сінтаксіс польскай і беларускай моў: семантыка і дыстыбуцыя дзеяслоўнага прэдыката. Мінск: Права і эканоміка, 2008. С. 376.
15. Бенвенист Э. Глаголы «быть» и «иметь» и их функции в языке // Общая лингвистика. 1974. С. 212.
16. Гліннік І. В. Дзеясловы *мець* і *быць* у сістэме сродкаў выражэння пасесіўнасці ў беларускай і польскай мовах // Карповские научные чтения: сб. науч. ст. 2011. Вып. 5. Ч. 2. 188 с.
17. Міхневіч А. Я. Селекцыйная катэгорыя «адчужальнасць – неадчужальнасць» // Проблемы семантыка-сінтаксічнага даследавання беларускай мовы. 1976. 263 с.
18. Важнік С. А. Катэгорыя пасесіўнасці ў кантрастыўным аспекте (польска-беларускія паралелі) // Паланістыка. 1999. С. 105–121.
19. Супрун А. Я. Беларуская літаратурная мова: паміж Slavia Orthodoxa i Slavia Latina // Мова – Літаратура – Культура. 1999. Ч. 1. С. 21–24.

### References

1. *Tlumachal'ny slounik belaruskay movy* [Explanatory dictionary of the Belarusian language]. Minsk, BelSE Publ., 1977, vol. 1, pp. 431–432 (In Belarusian).
2. *Tlumachal'ny slounik belaruskay litaraturnay movy* [Explanatory dictionary of the Belarusian literary language]. Minsk, Belaruskaya entsyklopedyya Publ., 1996. P. 99; p. 344 (In Belarusian).
3. Mikhnevich A. Ja. Synonymy of appeals *u mjanie jos'c' – ja maju* in the Belarusian language. *Belorusskaya mova i litaratura u VNU: tezisy respublikanskay navukova-metadychnay kanferentsyi* [Belarusian language and literature in Universities: theses of the Republican Scientific and Methodological Conference]. Brest, BRDU Publ., 1971. 226 p. (In Belarusian).
4. Kiklievich A. K. On index expressions with the semantics of possessiveness (based on the material of the Russian and German languages). *Slavyano-germanskiye yazykovyye paralleli* [Slavic-Germanic linguistic parallels], 1996. 221 p. (In Russian).
5. Kiklewicz A. Are there possessive pronouns in Polish? *Prace Filologiczne*. 1997, vol. XLII, pp. 121–130 (In Polish).
6. Vyachorka V. Queen Bono, her husband and Pitogorov's theorem. Belarusian language – for private ownership of everything. *Pa-belarusku z' Vintsukom Vyachorkam* [Vjachorka V. In Belarusian with Vintsuk Vyachorka]. RS, 2016, pp. 190–202 (In Belarusian).
7. Vyachorka V. “Ja maju” ci “u mjanje jos'c'”? About Belarusian individualism and collectivization in the language. *Ne s'myashytse maye prynazouniki* [Vjachorka V. Don't make my prepositions laugh]. RS, 2017, pp. 221–229 (In Belarusian).
8. Plungian V. A. Comparing sentences. *Pochemu yazyki takiye raznyye. Populyarnaya lingvistika* [Why languages are so different. Popular linguistics], 2020. 274 p. (In Russian).

9. Zhurinskaya M. A. Possessiveness. *Lingvisticheskiy entsiklopedicheskiy slavar'* [Linguistic Encyclopedia]. Moscow, Sovetskaya entsiklopediya Publ., 1990, pp. 388–389 (In Russian).
10. Karskiy Je. F. *Belarusy* [Belarusians]. Moscow, Izdatel'stvo AN SSSR Publ., 1956, vol. 3, pp. 413–414 (In Belarusian).
11. Norman B. Ju. About possessive pronouns in Slavic languages. *Slavia Orientalis*. 1999, vol. XLVIII, 4. P. 605 (In Russian).
12. Mikalai Kuz'mich, jeweler, author of the restored cross of Euphrosyn'ya of Polotsk. *LIM* [Literature and art], 2020, 4 December. P. 16. (In Belarusian).
13. Mikhnievich A. Ja. *Russko-belaruskiy razgovornik* [Russian-Belarusian phrasebook]. Minsk, Vysheysaya shkola Publ., 1991. 211 p. (In Russian and Belarusian).
14. Vazhnik S. A. *Kantrastyuny sintaksis pol'skay i belaruskay mou: semantika i dystrybutsyya dzeyaslounaga predykata* [Contrastive syntax of the Polish and Belarusian languages: semantics and distribution of the verb predicate]. Minsk, Prava i ekonomika Publ., 2008. 376 p. (In Belarusian).
15. Benveniste E. The verbs “to be” and “to have” and their functions in language. *Obshchaya lingvistika* [General Linguistics], 1974. P. 212 (In Russian).
16. Glinnik I. V. Verbs *to have* and *to be* in the system of means of expression of possessiveness in the Russian and Polish languages. *Karpovskiye nauchnye chteniya: sbornik nauchnykh trudov* [Karpov scientific readings: a collection of scientific articles], 2011, issue 5, vol. 2. 188 p. (In Belarusian).
17. Mihnievich A. Ja. Selection category *alienability – inalienability*. *Prablemy semantyka-sintaksichnaga dasledavannya belaruskay movy* [Problemy of semantic and syntactic research of the Belarusian language], 1976. 263 p. (In Belarusian).
18. Vazhnik S. A. The category of possessiveness in a contrasting aspect (Polish-Belarusian parallels). *Palanistyka* [Polonistics], 1999, pp. 105–121 (In Belarusian).
19. Suprun A. Ja. Belarusian literary Language: between Slavia Orthodoxa and Slavia Latina. *Mova – Litaratura – Kul'tura* [Language – Literature – Culture], 1999, vol. 1, pp. 21–24 (In Belarusian).

### Інфармацыя пра аўтара

**Важнік Сяргей Аляксандравіч** – кандыдат філалагічных наук, дацэнт, дэкан філалагічнага факультэта БДУ, прафесар кафедры камп'ютарнай лінгвістыкі і лінгвадыдактыкі. Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4, Рэспубліка Беларусь). E-mail: waznik@yandex.ru

### Information about the author

**Vazhnik Syarhei Alyaksandravich** – PhD (Philology), Associate Professor, Dean of the Faculty of Philology of Belarusian State University, Professor, the Department of Computational Linguistics and Lin-guodidactics. Belarusian State University (4, Nezavisimosti Ave., 220030, Minsk Republic of Belarus). E-mail: waznik@yandex.ru

Пасмуніj 11.01.2022